

Ратаўнік басейна

Дзіцячыя наіўныя мары пра будучую працу вартыя надзвычай дакладнага і дэталёвага навуковага вывучэння. Дзе-ці ўспрымаюць работу як чарговую гульню. Толькі нашмат цікавейшую, чым забавы іх малагадовага веку, калі вечна заклапочаныя такой дурнотай як камунальныя выплаты ці што купіць на вячэру іх хмурывы бацькі нахабна абмяжоўваюць чыстыя і рамантычныя дзіцячыя жаданні. Дзеці мараць стаць касманаўтамі, міліцыянтамі, вайскоўцамі, ці нават амерыканскімі індзейцамі, наіўна мяркуючы, што гэта таксама прафесія. Іх мары — гэта па сутнасці правобраз нейкага зямнога раю. На жаль, дарослыя людзі чамусьці губляюць на рай усе надзеі і пачынаюць сваім дзеткам з маленства ўдалбеніваць у галовы, што жыццё вельмі цяжкая і нікому непатрабная рэч. І што яны таксама нікому не будуць патрэбныя, калі не адмовяцца ад дзяцінства і не стануць з маленства думашь, якая ў іх некалі будзе пенсія. Калі гады пачынаюць браць сваё, а людзі чужое, маладыя юнакі і дзяўчата пад папрокі ўсё тых жа бацькоў: „А мы табе казалі думаць раней!”, пачынаюць мітусліва шукаць свайго месца пад сонцам і канчаткова забываюцца пра нядайшнія перакананні, што свет зроблены для іх. Даўноўшы і выключэнні.

Алік Гартанюк не толькі спрабаваў жыць гуляючы, але і пераконваў у гэтым іншых. Прайшоўшы ўсе колы пекла на дзяржаўных працах, вытрымаўшы здзекі кіраўнікоў і падманы палітыкаў, што абяцалі працоўнаму класу даць такое жыццё, дзе не трэба працеваць, Алік паспрабаваў рэалізавацца як асока ў кантрабандай справе. З тae пары жыццё імкліва паляцела ўгару, як заяц ад лісы. Гартанюк сцвярджаў, што гэтая прафесія ёсьць яго пакліканнем, і што кожны мусіць рабіць тое, да чаго мае здольнасці ад прыроды. А яго здольнасці да кантрабандай справы былі як у маладога жарабца-мустанга сярод кабылак арабскай пароды.

Я вельмі шанаваў гэтага двухметровага бугая з арліным носам і вечна налітым гарэлкай вачамі. Гэта быў першы грамадзянін Польшчы, якога я сустрэў упершыню едучы за мяжу. У той дзень яго, п'янага, абакралі на гродзенскім рынку. Таму ён упрастіў мяне сказаць ягонай жонцы, што гроши пакінуў у Беларусі, каб пазней купіць нейкі звышпрыбытковы тавар, бо Аліка жонка даўно развіталася з дзіцячымі марамі, была асобай прагматычнай, і пагражала мужу забаронай ездзіць за мяжу, калі не перастане піць. Маўляў, гэтая прафесія, вечна пры алкаголі, давядзе Аліка да згубы.

А вось дзеці цешыліся з бацькавай работы. Здадуць з раніцы бутэлькі, ды накупляюць сабе што хочуць. Жартавалі, што каб бацька не піў, то і хлеба не было б за што купіць. А так за здадзеныя бутэлькі хапае і на цукеркі.

Ды надышоў час, калі жонка азвярэла як ваўкалак ля замка Дракулы. Не пусціла яна больш мужа за мяжу, уладкавала праз знаёмых зноў на дзяржаўную працу — ратаўніком у беластоцкім басейне. Кажа, хай сядзіць на вышыцы, ды назірае як дзеткі купаюцца. Вышэй ужо толькі чэрці скачуць, таму не будзе ў каго гарэлкі папрасіць. Ды пралічылася. Былыя калегі-кантрабандысты хутка даведаліся дзе шукаць Гартанюка, і пацягнулі туды свой вадкі тавар. Так, на тэрыторыі беластоцкага ба-

сейна, на ратаўнічай вышцы, паўстала самая вялікая ў горадзе кропка гандлю кантрабандным алкаголем.

Усё ішло як найлепей. Людзі тупаліся каля басейна, сунуліся на вышку. На першы погляд складвалася ўражанне, што гэта самае працавітае месца ў Беластоку. Але аднаго дня Алік перабраў. Паплыло ў яго вачах як пасля цэглы па галаве, і ён у стане летаргічнага сну паліцеў з вышкі галавой уніз, як каршун на мыш. А за ім паліцелі цэлыя, пустыя і недапітые бутэлькі. У адно імгненне басейн ператварыўся ў мару рыбака — бутэльчкі плавалі як паплаўкі, звязочы на сонцы бліскучымі закруткамі, а на самым дне, у куце дзіцячай воднай радасці прылёг утапенец. Ляжаў ціха, як у салодкім сне. Нават нагамі не дрыгаў.

Напалоханыя дзеци паднялі лямант, паскідвалі з сябе надуўныя колы і ратаўнічыя камізэлькі ды давай дбаць пра дзядзьку, які працаваў ратаўніком. Падняць з дна басейна стотрыццацілаграмовую тушу было не так проста, але дзеци справіліся. А як Алік адчыніў вочы, пасля доўгага змагання за яго жыццё медыцынскіх спецыялістаў, ён убачыў перад сабой добрыя сяброўскія твары. Тут была і жонка, і знаёмыя кантрабандысты, і кліенты, што куплялі гарэлку, і нават дырэктар басейна.

— Алік, чаму ты сам не спрабаваў выплыць, — спытаўся апошні.

— Таму што кожны павінен займацца тым, да чаго мае здольнасці, — спакойна адказаў Гартанюк. — Я муши займацца кантрабандай. Гэта маё. А біць рэкорды ў водным спорце — хай лепш мая жонка. Яна хоць трохі плаваць умее. А я нават не спрабаваў вучыцца.